

Ба 51264

ДЗІЦЯЧЫ ТЭАТР


ВАСІЛЬ СТАШЭУСКІ

# САШКА БУДАЎНІК

П'ЕСКА Ў 2-Х ДЗЕЯХ

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК—1927






БА 8  
57264

891.71-2

ДЗІЦЯЧЫ ТЭАТР

ВАСІЛЬ СТАШЭУСКІ



V

САШКА БУДАЎНІК

П'ЕСКА Ў 2-Х ДЗЕЯХ

Бел. 51264

Бел. 51264 г.

ДЗЕЯХ

песенца ужане Сашко, якім мае небагаты выдадаць  
найна сцене 2 дзялях. Альбум у сцені. Другі  
дзялях. На сцене 2—15 ходныхах. Задоне пазырків  
песен. Пазырків пісень. Некаторы час вяночка  
пры азане да пазырків

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК—1927

БІЛБІЕЗ



БІЛУПРЫНСКАЯ СТАСТ ІМРІЕВА

БІЛУПРЫНСКАЯ СТАСТ ІМРІЕВА

1934

1234

# КАША ЕДЖІК

ХРОНА В 5-Х ГІРДАХ

1234  
5678

БДВ № 321.

Галоўлітбел № 26344.

2-ая дзярж. друкарня. Заказ № 448. У ліку 1.500 экз.

БІЛУПРЫНСКАЯ СТАСТ ІМРІЕВА  
МІНСК-103

25.04.2009



## Сашка будаўнік

П'еска ў 2-х дзеях

### А С О Б Ы:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Сашка—11-гадовы хлопчык |  |
| 2. Бацька Сашкі            |  |
| 3. Маці Сашкі              |  |
| 4. Сыцёпка, таварыш Сашкі  |  |
| 5. Юзік                    | вучні, піонэры, рэдко-<br>легія школьн. насьцен.<br>газеты |
| 6. Волька                  |  |
| 7. Мішка                   |  |
| 8. Ягорка                  |  |
| 9. Шурка                   |  |
| 10. Гэлька                 |  |
| 11. Маша                   |  |
| 12. Міколка                |  |
| 13. Аўхім                  |  |

### Д З Е Я I

Адбываецца ў хаце Сашкі, якая мае небагаты выгляд. У задній сьцяне 2 дзвіярэй: адны ў сенцы, другія ў кухню. На сцэне 9—15 хлопчыкаў. Заслона падымаецца пад съпевы піонэрскіх песень. Некаторы час пяюць пры адчыненай заслоне.

### З Ъ Я В А I

1 Хлопчык. Ну, давайце, як у лягерах, становіся Юзік.

(Юзік схіляецца, іуляюць у чахафду. Пераско-  
чыўши кожны куляеца пра з іалаву і становіца,  
а калі пра з яю пераскочаць, то ён куляеца пра  
іалаву назад і тады ўжо бяжыць пераскокваць. Так  
са съмехам пачынаюць іуляць усе. Мацьма яшчэ  
зрабіць практиканье на „вольны рух“).

**Юзік.** Давайце яшчэ так: першы лажыся.

**Усе.** Ну, давайце. (Бяруцца іо хлопчыкаў,  
разълічваюца на „першы, другі“ і пачынаюць кру-  
жыцца).

## ЗЬЯВА II

**Маці** (уваходзіць з кухні). Што вы нарабілі  
тут, гэта-ж падумаць, столькі пылу, ды яшчэ па-  
варочаеце мне што.

**Ягорка.** Ня бойцеся, цётачка, мы нічога не  
паварочаем, мы асьцярожненъка, далікатна.

**Маці.** Да-лі-катна... многа ў цябе далікацтва,  
вось пад носам паглядзі. (Ягорка, шматрануўши,  
выціфае пальцам нос, усе съмлююца). Упыну на вас  
няма. Ішлі-б дзе ў большую хату, або на двор.

**Міколка.** Калі-ж на дварэ макравата, цё-  
тачка.

**Маці.** Макравата, а тут што за гульня ў гэт-  
кай цеснаце, а яшчэ калі прыдзе бацька, то ён  
тут ня будзе з вамі цацкацца.

**Юзік.** О, дзядзьку мы ведаем, трэба тады  
скарэй выносіцца. Ня злуйцеся, цётачка, на нас,  
мы тут лягеры ўспомнілі, ну і пачалі куляцца.  
Хацелася-б яшчэ засыпваць „вераб’я“.

**Маці.** Якога гэта вераб’я?

**Юзік.** А вось такога. Давайце, хлопцы. (Усе  
скоранька становяцца ў кола і плюць, адначасна  
перастаўляючы ногі адну наперад, другую назад).

Чы-чы, чы-чы, верабей,  
Ня клюй маіх канапель,  
А я таму вераб'ю  
Калом ножку пераб'ю,  
А на тую ножку  
Куплю я панчошку,  
А на тое цельца  
Куплю палаценца...

(З словамі „а я таму вераб'ю“ ної перамяняюща хутка. Маці з усмешкаю пазірае на іх).

**Усе.** Пойдзем ужо, пойдзем.

**Маці.** Ляцеце вераб'і.

**Усе** (хорам). Бы-вай це зда-ро-вы. (Адыходзяць).

**Сашка.** (Да Сыцёпкі). Застанься, Сыцёпка, пагуляем яшчэ крыху ў нас. (За съцянай чуваць).

Бывайце здаровы,  
Мае бацька й маці.  
Паганю каровы  
Я на сенажаці.

**Маці.** Ну, а вы чаму ня йшлі на вуліцу, ці куды там, чаго засталіся?

**Сашка.** Яны ў клуб пойдуць, а я дзе дзенуся?

**Маці.** Ну й ты разам з імі

**Сашка.** А вы-ж дазволілі мне ў піонэры паступіць?

**Маці.** А я табе сынок і не перашкаджаю вельмі.

**Сашка.** Цяпер вы не перашкаджаеце, а татка дык гатоў з хаты мяне прагнаць.

**Сыцёпка.** І праўда, цётка, чаму ваш дзядзька такі сярдзіты, а яшчэ калі падап'е, дык такі страшны...

**Маці.** Такі ўжо ў яго выгляд і харктар,  
але ён б'еца рэдка калі.

**Сашка.** Добра рэдка...

**Маці.** А на што бярэш яго струмант, ды тупіш?

**Сашка.** Я ня туплю яго, ні разочку нічога  
ня вытупіў, толькі...

**Маці.** Толькі вышчарбіў сякерку.

**Съцёпка.** А як ты вышчарбіў?

**Сашка.** Я съсякаў сухую вішаньку, мне ха-  
целася з крывенъкімі карэнчыкамі, а там камень,  
ну й крышку, зусім крышку вышчарбіў.

**Съцёпка.** І папала добра?

**Сашка.** Няўжо-ж не папала.

**Съцёпка.** (*Съмяючыся*). А куды?

**Сашка.** Папругаю па плячах, але больш сю-  
ды (*наказвае ззаду*).

**Съцёпка.** А нашто табе было съсякаць тую  
вішаньку?

**Сашка.** Як нашто? А я ж нештака раблю,  
ня ведаеш? Вось я табе зараз пакажу.

**Съцёпка.** Пакажы, пакажы.

**Сашка** (*дастae з-пад ложка, цi адкуль там,*  
*невялічкую, недабудаваную хатку*).

**Съцёпка.** Ого-го! Што гэта, хатка нейкая,  
уй-юй-юй, што ты майструеш... (*Сашка задаволена пялядзе*). І вокны, і дзъверы будуць, і столік  
там, нават печка, а гэта лавачка каля хаты...

А каго ты пасадзіш сюды?

**Сашка.** Сядзем і я, і ты.

**Съцёпка.** Сядзеш, тут-жа мая нага ня зьмес-  
ціца.

**Сашка.** Вядома, што не, а я сюды такія  
лялькі пасаджу.

**Съцёпка.** Якія лялькі, а дзе ты іх возьмеш?

**Сашка** (*дастасе з-пад ложка, і адкуль там лялькі: мужчыны, жанчыны і начовачкі*). А вось яны, гэта вось гаспадар гэтае хаты, а гэта гаспадыня, а гэта дзіця ў начоўках.

**Сыцёпка.** А нашто дзіця?

**Сашка.** Як на што? Сям'я каля сваёй хаты...

**Сыцёпка.** У белай кашулі з паяском... але-ж нейкая вельмі ўжо простая хата.

**Сашка.** Дак ты-ж ня ведаеш, нашто гэта я раблю ўсё.

**Сыцёпка.** А нашто?

**Сашка.** А выстаўка будзе?

**Сыцёпка.** А... вось нашто ён майструе.

**Сашка.** Вось я й раблю простую сялянскую нашу беларускую хатку.

**Сыцёпка.** А ці будзе хто глядзець на яе?

### ЗЬЯВА III.

**Маці.** Зноў майструеш? Глядзі-ж як увой-  
дзе бацька, то вечарам у печы будуць твае гэтыя  
цацкі. А гэта-ж што за лялькі?

**Сашка** (*хапае і хавае ззаду*). Нічога, гэта так-  
сабе. (*Сыцёпка съмлечца*).

**Маці.** Ну, а дзе-ж ты гэту хатку дзенеш?

**Сашка.** Заўтра, мамачка, тут яе ня будзе,  
толькі каб сёньня татка не паламаў.

**Маці.** Глядзі сам. (*Пайшила*).

**Сыцёпка.** Гэта-ж заўтра адчыняецца выстаўка.

**Сашка.** Я ведаю, браток, дык вось ты пама-  
жы мне скончыць, а то я не пасъпею. Памажы,  
браток, я цябе прашу.

**Сыцёпка.** Добра, толькі каб не папсаваць  
чаго замест помачы.

**Сашка.** Ты хоць будзеш глядзець у вакно,  
і калі будзе ісьці тата, дык скажаш, тады я зноў  
схаваю.

**Сыцёпка.** А, гэта то можна. А з якога боку  
ён павінен ісьці?

**Сашка.** З таго й таго. (*Паказвае на вакны*).  
Наглядай. (*Бярэцца за працу, кладзе пілку, ставіць  
клей, кавалкі дрэва. Сыцёпка ілядзіць у вакно і пяе  
на мотыў „Чырвоная Армія“ піонэрскую*):

Мы піонэры працоўнай сям'і \*),  
Дзеці з загонаў чырвоных краін,  
Сыцяг вызваленьня на заход няsem,  
Съмерць капіталу: узрасьцем—растрасем.

Пылае помстаю

Наш дух юнацкі...

Мы зьнішчым зьдзекі і прыгон  
І.. (*Уілядаецца*).

**Сашка** (*устрывожана*). Што, хто там.

**Сыцёпка.** А гэта Мотка, боты панёс некаму,  
а я думаў. (*Пяе далей*).

І на ўсім сьвеце працоўных дзеци

Убачаць сонца ясных дзён:

Мы, піонэры—комуны сыны:

З намі працоўныя — мы не адны.

Сыцяг наш чырвоны затопіць зямлю,

Працы свабоднай зъяднае сям'ю.

Пылае помстаю...

**Сашка.** Ну, вось шчыток зараз будзе гатоў.

**Сыцёпка.** А ведаеш, Сашка, успомніў я гэ-  
та, браток, лягеры (*адыходзіць ад вакна*)—вось  
раніцою ўсе сьпім, а сигналы: ту, ту, ту... Эх,

\*) Збор піонэрскіх песен.

усе ўсхватваемся, адзяваємся, пасъля бяжым на рэчку, ўмываемся халоднай вадзіцай, а пасъля на гімнастыку, а пад вечар раскладваем агонь. Тут рассказываюць якія організацыі дзяцей за межамі. А то, бывае, як наладзім хор, такі камічны, от весела!!!

**Сашка.** Глядзі-ж, ты, братка, у вакно.

**Сыцёпка** А, я й забыўся, бадай ты спрахла. (Глядзіць у вакно, насыціствае кракавяк, а пасъля пяе на іэты-ж мотыў):

Нас ня любаць, нас баяцца \*)

Поп кудлаты і кулак,

Бо рашыў запраўды ўзяцца

Комсамольскі маладняк.

Хто супроць нас—прэч з дарогі.

Бачыш гэтую грамаду—

Абламаем чорту рогі,

Богу вырвем бараду,

Іду-ду і-ду-ду

— Іду, іду, ідуць, ідуць!!! (*Сашка ўсё хавае*).

**Сыцёпка** (азірнуўшыся). Нашто ты схаваў?

**Сашка.** Ну, а як-жа, ты-ж кажаш, ідуць?

**Сыцёпка.** Хто, ты думаеш, ідуць?

**Сашка.** Татка ідуць.

**Сыцёпка.** Каровы з поля ідуць, а ня татка, вось і ўсё.

**Сашка.** Ка-а ровы... Хай бы-ж адразу казаў так. (Дастае хатку і зноў пачынае майстраваць).

**Сыцёпка.** Ты рабі, пакуль я не скажу табе: „хавай“. (Глядзіць у вакно). Фу-р-р. На лісафэце нехта паляцеў. (Пауз). Люблю лісафэт. Я, ведаеш, Сашка, як вырасту і будуць грошы, перш за

\*) Збор піонэрскіх песень.

ўсё куплю сабе лісафэт і буду выкручвацца. (*Паказвае*). А ты што сабе купіш?

**Сашка.** Я ня ведаю. Патрымай, Сыцёпка, я адрэжу калодачкі, аднаму дрэнна. (*Сыцёпка трымае*).

**Сыцёпка.** Каб ты хоць па пальцах ня цяў мне.

**Сашка.** Ня бойся, я асьцярожна, хоць раз зьнячэўку шмаргануў сабе. (*Рэжа*). Вось яшчэ 2 адрэжу, дый будзе. Каб мне татка пазваляў, то даўно скончыў-бы. (*Адчыняюца дзъверы, на парозе паказваеца бацька*).

#### ЗЬЯВА IV

**Сыцёпка.** (*Спуджана*). Хавай. (*Сашка абхапіў хатку і так і застаўся*).

**Бацька.** Што хавай, што такое? (*Бяфэ за руку Сашку ды адрывае ад хаткі і аглядзе. Маўчаньне*). Дай сюды пілку. (*Сашка дас, бацька іглядзіць, ці цэлы зубцы*). Дай сюды сякеру. (*Сашка дас бацька працуе пальцамі ці вострая*). Яшчэ хавацца будзе ад бацькі...

#### ЗЬЯВА V

**Маці.** Ну, ідзі палуднуй, а то вечар на два рэ, а ён ходзіць ня еўши. (*Бацька пашоў*). (*Маці да Сашкі*). Забірай усе свае цацкі ды ўцякай куды. (*Пашла*).

**Сыцёпка.** Пойдзем да нас, я памагу табе забраць усё, там і скончым. (*Сашка бяфэ хатку, а Сыцёпка іншыя рэчи і выходзяць за дзъверы. Сыцёпка ў дзъярох, піглядзеўши на хату*). Здаецца выратаваліся.

#### ЗАСЛОНА

## ДЗЕЯ II ЗЬЯВА VI

(Адбываеца ў школе. Сабраліся вучні, пераважна піонеры. Разглядаюць матэрыял для насыценай газэты).

**Волька** (*супакойвае*). Ціха. Я думаю, далей трэба зъмесьціць артыкул Мішы аб сельска-гаспадарчай выстаўцы. Прачытай, Міша.

**Міша** (*чытае*). Яшчэ за некалькі дзён да адчынення выстаўкі, пад'яжджалі фурманкі і прывозілі розныя рэчы. Перад адчыненнем і раніцою ў дзень адчынення вялі розную жывёлу: коні, каровы, съвіньні, авечкі і нават куры.

**Ягорка** (*перабівае*). Эх, жарэбчык адзін быў зграбны такі, калі заіржэ—і-га-га-га. (*Заіржаў, усе засъмляліся*).

**Шурка.** А я бачыла хорашанькія цяляткі...

**Волька.** Дзеци, ня можна так, нашто траціць час. Давайце паслушаем да канца, зробім якія патрэбны папраўкі і зъмесьцім у газэце, гэта будзе цікава.

**Ягорка.** А ў мяне і малюнкі прыгатаваны.

**Волька.** Добра, паглядзім. Чытай, Міша.

**Міша** (*чытае*). На выстаўцы больш усяго было з савецкіх гаспадарак і мала з сялянскіх. Было два агароды: культурны і някультурны. На першым бручка, капуста, буракі былі тоўстыя, і

ўсё было харошае, а на другім—усё дробнае і дрэннае, бо вельмі густа пасаджана.

**Гэлька.** А можа там гною больш паложана, дзе лепш расьце.

**Міша.** Можа і гною больш паложана, але там і пасаджана інакш, у радочкі, а можа і гатунак лепшы. (*Чытае далей*). Калі ўвойдзеш у царкву...

**Ягорка** Не ў царкву, а ў музэй.

**Міша.** Ну, ня ўсё роўна.

**Волька.** Так, Міша, тут трэба паправіць, напісаць: „у музэй—быўшая царква“. Згодны, каб зрабіць такую папраўку?

**Усе.** Згодны, трэба зрабіць.

**Міша** (*чытае*) Калі ўвойдзеш у музэй -- быўшая царква.

**Ягорка.** А старыя баяліся зайсьці, ня ўсе, але некаторыя, здалёк паглядалі.

**Волька.** Не перабівай, Ягорка.

**Міша** (*чытае*). То ўбачыш многа, многа чаго: розных яблык, вялізныя галоўкі капусты, гарбузы, снапы жыта, аўса, розныя зярняткі, а пасярэдзіне вельмі прыгожа выглядае Ленінскі куток. Людзей заўсёды многа там. Кожны дзень іграе музыка. Усім весела. Ёсьць і школьні куток. Туды вучні прынеслы розныя свае рэчы. Там відаць малюнкі і нашай школы. А ідзеш па калідоры, дык убачыш многа чаго там выстаўлена. Усё людзі аглядаюць: як гвазды робяць, як друкуюць кніжкі. Усяго не пералічыш. Выстаўка навучае нас, як трэба паляпшаць гаспадарку, каб мець вялікую карысць, каб усім сялянам і рабочым было добра, каб была моцнаю Савецкая

ўлада, каб перамагала ўсіх буржуяў. Далоў капіталістых! Няхай жыве Комуністычная партыя!

**Усе.** Добра напісаў, брава, Мішка, брава!

**Волька.** Якія хто хоча зрабіць папраўкі?

**Ягорка.** Упісаць трэба пра мядзьведзя, што вадзілі па выстаўцы. Я нават намаляваў яго.

**Усе.** Пакажы, пакажы (*хапаюць з рук малюнкі*) у-у-у, Мішка (*съмлююцца*) на заднія лапы стаў, а ззаду людзей колькі.

**Маша.** Трэба зъмясьціць гэты малюнак.

**Волька.** І я так думаю: малюнак мы зъмесцім, а пісаць аб тым, як яго там вадзілі, няварта.

**Ягорка.** Ну, добра. А цяпер глядзеце мае іншыя малюнкі.

**Усе.** Давай паглядзім.

**Ягорка.** Вось тут прывязаныя коні стаяць, а гэта той жарэбчык, а гэта клетка з парасяткамі, а гэта царква са съягамі.

**Волька.** Добра, мы іх зъмесцім. У каго яшчэ ёсьць матэрыял?

**Маша.** У мяне ёсьць.

**Волька.** Чытай, Маша.

**Маша** (*чытае*). У нашай клясе завёўся вялікі мастак. Замест паперы і алоўка свабодна крэйдаю піша на съпінах вучняў. Работы спаўняе хутка, без заказу і без задатку. Глядзі, мастак, каб хто не намаляваў табе чаго на носе!

**Некаторыя.** О, добра, добра! Ха, ха, ха!

**Гэлька.** Ён заўсёды бегае з крэйдаю...

**Ягорка.** Тут абавязкова трэба даць малюнак і падпісаць: „Янка Кучанок“ ха-ха-ха... Добра напісала.

**Юзік.** Для гумару ў мяне ёсьць яшчэ. Вось што я напісаў. (*Хоча чытаць*).

**Волька.** Пачакай. Паправак да заметкі М -  
шы ня будзе ніякіх?

**Усе.** Не, ніякіх.

**Волька.** Ну, чытай ты сваю. (*Да Юзіка*).

**Юзік (чытае).** Дастваецца сабакам, калі Мі-  
кола Якімавых ідзе ў школу або з школы. Яму ма-  
ла падражніцца, яму трэба пазаганяць іх дзе да-  
лёка. Пазаганяўши, ён спакойна ідзе ў школу на  
другі або трэці вурок. Паглядзі, Міколка, на рас-  
клад вурокаў. Там, здаецца, такія заняткі не на-  
пісаны. Пара заняцца справай.

**Волька.** Гэта добра.

**Юзік.** Толькі малюнак у мяне ня вышаў.

**Ягорка.** Пакажы малюнак. (*Глядзіць*). Так, у  
цябе выйшла галава сабакі ў два разы большая,  
чым галава Міколкі, і тут нядобра. Я папраўлю.

**Волька.** Ты паправіш, Ягорка. Яшчэ ў мяне  
ёсьць адна заметка, я сёньня скончу яе, зъмесці-  
цім, ды на гэты нумар хопіць.

**Мішка.** А яшчэ тут ёсьць задачкі, шарады.

**Волька.** Так, гэта добра. Я думаю, заўтра  
так, як сёньня, зъбярэмся і пачнем перапісваць.  
Рысавальная папера ў нас яшчэ ёсьць?

**Ягорка.** Ёсьць яшчэ.

**Аўхім.** А, ведаецце, што трэба было напісаць  
яшчэ. А вось, як Сашка на выстаўцы стаіць з  
сваёю хаткаю. Як людзі аглядаюць. Там заўсёды  
спыняюцца, а ён аб'ясняе. А раз падыходзіў  
бацька яго, дык ён хацеў уцячы, прасіў Сыцёп-  
ку, каб папільнаваў, а пасля пабаяўся, каб баць-  
ка не забраў. А ён падыйшоў, паглядзеў, засьмя-  
яўся, нічога не сказаў дый пайшоў.

## ЗЬЯВА VII

**Міколка.** (Убягае). Што, ужо газэту напісалі,  
напісалі?..

**Ягорка.** Не, цябе чакалі.

**Міколка.** А каго на тачку працягнулі?

**Гэлька.** Без цябе тачка не абыйшлася.  
(Съмлюцца).

**Міколка.** Чаму не абыйшлося. Я нічога... а  
вы ведаеце, ведаеце... не, ня ведаеце.

**Ягорка.** Ведаем, што ты сабак ганяеш і позь-  
нішся ў школу.

**Міколка.** Якіх сабак, ты можа сам ганяеш.  
Я з выстаўкі бягу, там нагароды раздавалі і ве-  
даеце каму далі?

**Усе.** Каму далі, каму?

**Міколка.** А вось і не скажу. Здымеце з  
тачкі, тады скажу.

## ЗЬЯВА VIII

**Сыцёпка** (убягае). Сашку нагароду далі. За-  
раз нясе сюды тапор, пілу...

**Юзік.** О, о, можа мяdal' з печанае рэдзькі  
далі.

**Сыцёпка.** Ніякае печанае рэдзькі, а малаток,  
і серп, і пахвальны ліст.

А вось ён ідзе.

## ЗЬЯВА IX.

(Сашка з сярпом і молатам, за ім некалькі  
хлопчыкаў).

**Усе.** (Убачыўши). А праўда.

**Волька.** Табе далі за хатку нагароду?

**Сашка.** А вось яна. Пілу і тапор пакінуў  
дома тату.

**Усе.** Брава, маладзец, Сашка!

**Сыцёпка.** У піонэры ўжо бацька пушчае.

**Усе.** Пушчае?

**Сашка.** Пушчае ўжо.

**Усе.** Добра, Сашка-піонэр.

**Міша.** Я лічу, што трэба ўпісаць усё гэта ў нашу газэту.

**Усе.** Абавязкова трэба ўпісаць.

**Волька.** Добра, мы ўпішам.

**Сыцёпка.** Ён спачатку ня верыў, як выклікалі яго, а я яму крычу—табе Сашка, табе, а нехта з боку кажа—правільна, яму, яму.

**Волька.** Хатка там засталася?

**Сашка.** Там.

**Волька.** А сярпок і малаток дзе дзенеш?

**Сашка.** А серп і молат я хачу аддаць у школу, хай яны будут тут у нас.

**Волька.** Гэта вельмі добра.

**Усе.** Гэта добра.

**Сашка.** Вось вам (*Перадае Вольцы*).

**Волька.** Мы будзем хаваць у нашай школе, як памятку, як падарунак за працу нашага вучня будаўніка—Сашкі.

*У часе іэтых слоў усе становяцца так, што Сашка пасярэдзіне, крышику ззаду з аднаю боку Волька с сярпом, а з другою Яюфка з молатам, а пышыя за імі з бакоў.*

**Волька** (дэкламуе). Мы дзецы ўсе  
працоўныя.

Адзін з другім  
мы роўныя.

Мы будучыны цввет.

**Усе** (хорам паўтараюць). Мы дзецы ўсе ..

**Волька.** Ня ў шатах мы...

Ягорка. Ня ў золаце...

Волька. З сярпом ў руках...

Ягорка. І молатам...

Удваіх. Збудуем новы съвет.

Хорам (*ідучы, паўтараюць усе*). Ня ў шатах...


ЗАСЛОНА.

---



ACKNOWLEDGMENT





675

ЦАНА 20 кап.

Бел  
1894

